

Весці

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ПЕДАГАГІЧНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 1 (19) 1999

Штаквартальны навукова-метадычны часопіс
Выдаецца з чэрвеня 1994 г.

З М Е С Т

Галоўны рэдактар:
Л. Н. Ціханаў

Педагогіка

Вадзінскі Д. І. Духоўнае баландце будучага настаўніка 3

Камінская С. А. Да пытання развіцця прафесіяналізму ў будучага педагога-выхавальніка 8

Перавозны А. У. Месца і функцыі дыферэнцыяцыі ў сучаснай школьнай адукацыі 13

Мовазнаўства

Саўко У. П. Да пытання развіцця звязнага маўлення вучняў пры вывучанні марфалогіі 18

Трофимович Т. Г. Суффіксальные универбы в системе номінавативных средств языка старорусской деловой письменности 23

Жданович Н. В. Функционирование слова в поэтической речи 30

Кабелка Н. И. Структура слога древнерусских имен существительных 35

Конон В. В. Семантическая трансформация языковых единиц в романе Д. С. Мережковского «Смерть Богов (Юлиан Отступник)» 41

Леонтьева В. В. Семантические роли субъекта и способы их формального выражения в языке газеты и в языке художественной литературы 47

Літаратуразнаўства

Гурыновіч А. А. Проблема нацыянальнай інтэлігенцыі ў алегарычных творах Якуба Коласа 54

Гісторыя

Забаўскі М. М. Ліберальныя партыі і групоўкі ў Беларусі на выбарах у III Дзяржаўную думу Расіі (1907 г.) 60

Атрушкевіч М. М. Гарадское заканадаўства на Беларусі ў 20—50-я гады XIX ст. 67

Рэдакцыйная камітэт:
Н. Г. Алоўнікова
Г. А. Баўгута
В. А. Бондар
(нам. галоўнага
рэдактара)
А. М. Вітчанка
К. У. Гаўрылавец
А. А. Гіруцкі
Т. А. Грыгор'ева
А. А. Грываць
І. І. Казімірская
Я. Л. Каламінскі
Л. А. Кандыбовіч
Г. А. Космач
А. Новік
М. М. Плескацэвіч
(нам. галоўнага
рэдактара)
А. У. Рагуля
М. Т. Стэльмашук
В. М. Фамін
А. Т. Федарук
А. В. Фіялкоўская
(адказны сакратар)
Л. Б. Шнеперман
У. А. Якавенка
М. С. Яўневіч

ГЕАГРАФІЯ

УДК 551.58(476)

А. М. Вітчанка, В. Ю. Панасюк

БІЯКЛІМАТЫЧНА АЦЭНКА НАДВОР'Я БЕЛАРУСІ

Кліматычныя ўмовы і надвор'е — важнейшыя геаграфічныя характеристыкі кожнай тэрыторыі. Вывучэнне ўласцівасцей метэаралагічных працэсаў і з'яў, іх дынамікі ў прасторы і часе дазваляе прасачыць змяненні геакліматычнай ситуацыі даследуемага рэгіёна, зменшыць негатыўны ўплыў кліматычных і пагодных фактараў на гаспадарчу дзейнасць чалавека.

Для рацыянальнага выкарыстання кліматычных рэурсаў неабходна іх комплекснае вывучэнне і ацэнка, пры гэтым асаблівую ўвагу трэба ўдзяліць даследаванню прычынна-выніковых сувязей уздзеяння кліматычных і пагодных фактараў на арганізм чалавека.

Пасля значнага перапынку [1] у Беларусі больш увагі стала ўдзяляцца праблемам вывучэння клімату. Падрыхтаваныя навуковыя распрацоўкі, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць выкарыстання кліматычных рэурсаў краіны [2; 3]. Надрукаваны манографіі, у якіх у той або іншай ступені разглядаюцца розныя аспекты даследавання клімату Беларусі [2; 6].

Выкананая ў [3] ацэнка кліматычных умоў Беларусі з'яўляецца якаснай асновай для забеспечэння народнай гаспадаркі інфармацыяй аб кліматычным патэнцыяле краіны. Але асаблівым яго галіны патрабуюць больш дэталёвай ацэнкі кліматычных рэурсаў з улікам спецыфікі іх рэалізацыі ў дадзенай галіне і ўзаемадзеяння з іншымі прыроднымі кампанентамі.

Праведзеныя намі даследаванні дазволілі ўпершыню ацаніць біякліматычны патэнцыял тэрыторыі Беларусі. Для біякліматычнай ацэнкі пагодных умоў выкарыстана методыка, заснаваная на разліку клінічнага індэksа надвор'я [7], які характерызуе ступень раздражняльнага ўздзеяння гэтых умоў на арганізм чалавека. Ацэнка надвор'я пры дапамозе вызначэння клінічных індэksаў з'яўляецца, па сутнасці, ацэнкай канкрэтнай метэаралагічнай ситуацыі ў адносінах да чалавека, таму гэтыя індэksы можна называць індэksамі патагеннасці.

Разлік паказчыкаў патагеннасці заснаваны на зменлівасці і адхіленні асноўных метэаралагічных элементаў ад іх сярэдніх або аптымальных значэнняў, якія з'яўляюцца звычайнімі для людзей і не выклікаюць у іх адмоўных рэакцый.

Індэкс патагеннасці вызначаецца як матэматычная функцыя параметраў надвор'я. Метэаралагічныя, гелія- і геафізічныя фактары разглядаюцца як знешнія абурэнні, што робяць уплыў на людзей адначасова з фактарамі ўнутранага асяроддзя арганізма чалавека.

Комплексны індэкс патагеннасці з'яўляецца сумай асобных індэксau патагеннасці, кожны з якіх адлюстроўвае дынаміку надвор'я па змяненню тэмпературы паветра, вільготнасці, скорасці ветру, воблачнасці, міжсутачнага змянення атмасфернага ціску і г. д.

Аптымальныя значэнні метэаралагічных параметраў, пры якіх узімае мінімум метэапатычных рэакцый: тэмпература $+18^{\circ}\text{C}$, адносная вільготнасць 50%, скорасць ветру 0 м/с, воблачнасць 0 балаў, зменлівасць ціску 0 мб/сут, зменлівасць тэмпературы $0^{\circ}\text{C}/\text{сут}$.

Разлікі асобных індэксau патагеннасці выкананы па мадыфікованых намі ўраўненнях, пропанаваных у [7].

Індэкс патагеннасці тэмпературы паветра (ІПТП):

$$i_t = 0,02(18-t)^2,$$

дзе t — сярэднесутачная тэмпература паветра, $^{\circ}\text{C}$.

Індэкс патагеннасці адноснай вільготнасці паветра (ІПАВП):

$$i_h = |h-50|/4 \text{ пры } 10\% \leq h \leq 90\%;$$

$$i_h = |h-50|/2 \text{ пры } h < 10\% \text{ і } h > 90\%,$$

дзе h — сярэднесутачная адносная вільготнасць паветра, %.

Індэкс патагеннасці скорасці ветру (ІПСВ):

$$i_v = 0,2v^2,$$

дзе v — сярэднесутачная скорасць ветру, м/с.

Індэкс патагеннасці воблачнасці (ІПВ):

$$i_n = 0,06n^2,$$

дзе n — воблачнасць па геліографу і $n=10-10 \text{ Sf/Sm}$,

дзе Sf — фактычная працягласць, Sm — максімальная магчымая працягласць сонечнага ззяння.

Комплексны індэкс патагеннасці (КІП):

$$I = i_t + i_h + i_n + i_v.$$

Для ацэнкі пагодных умоў вызарыстоўваюцца наступныя градацыі комплекснага індэкса патагеннасці: аптымальная надвор'е — $I=0+9$, раздражняльнае надвор'е — $I=10+24$, вострае надвор'е — $I=25$ і больш.

Індэксы патагеннасці даюць магчымасць выявіць ступень раздражняльнага ўздзеяння на чалавека асобных метэаралагічных элементаў і надвор'я ў цэлым, вызначыць характар яго змянення і ўзровень патагеннасці. Пры раздражняльным надвор'і верагоднасць узнікнення адмоўных метэапатычных рэакций у чалавека ўдвай большая, чым пры аптымальных, а пры вострых — утрай большая, чым пры раздражняльных.

Біякліматычная ацэнка пагодных умоў Беларусі праводзілася з улікам сезоннага змянення метэаралагічных характеристыстык.

Асноўным кліматаўваральнym фактарам, які вызначае пагодныя ўмовы Беларусі ў зімовы перыяд, з'яўляецца цыркуляцыя атмасфери. Надвор'е ў рэспубліцы зімой няўстойлівае, часта назіраюцца адлігі, што супраджаеца пахмурным надвор'ем з ападкамі, вятрамі і туманамі. Пры антыхланальных умовах назіраюцца перыяды бязвоблачнага марознага надвор'я з мяцеліцамі і шэршнню. У зімовы перыяд індэкс патагеннасці тэмпературы паветра (ІПТП) у Беларусі ўзрастает ў субмерыдыянальным напрамку з паўднёвага заходу на ўсход і паўночны ўсход ад 10,1 да 14,3 (рыс. 1). Індэкс патагеннасці адноснай вільготнасці паветра (ІПАВП) значна менш змяняецца па тэрыторыі рэспублікі ад 8,5 на ўсходзе і поўдні да 9,8 на заходзе. На велічыню індэкса патагеннасці скорасці ветру (ІПСВ) вялікі ўплыў робіць рэльеф. Мінімальная значэнне ІПСВ адпавядаюць нізінам і раўнінам (1,6), максімальная назіраюцца на ўзвышшах (5,4). Змененні індэкса патагеннасці воблачнасці (ІПВ) адпавядаюць гадавому руху, таму ў зімовы перыяд значэнне ІПВ будуць максімальнымі ў параўнанні з іншымі сезонамі і павялічацца ад 2,1 да 4,1 у асноўным з усходу на паўночны заход. Пагодныя ўмовы зімовага перыяду ў Беларусі ацэнываюцца як вострыя, неспрыяльныя. Комплексны індэкс патагеннасці (КІП) па ўсёй тэрыторыі рэспублікі не апускаецца ніжэй за 24,6 (Брест), а максімальная яго значэнне дасягаюць 31,1 (навагрудскае ўзвышша).

Вясной у выніку павелічэння сонечнай радыяцыі і зменення ўмоў атмасфернай цыркуляцыі хутка павышаецца тэмпература паветра. Пераважае добрае надвор'е, але часам вяртаюцца халады і пахмурнае надвор'е. Абсалютная значэнне і амплітуда ІПТП у параўнанні з зімовым перыядам значна памяншаюцца, яго прасторавае размеркованне набывае ў асноўным субшыротны кірунак з тэндэнцыяй павелі-

чэння з поўдня на поўнач ад 2,1 да 3,4 (рыс. 2). ІПАВ, як і ІПТП, вясной памяншаецца і вар’іруе па тэрыторыі рэспублікі ад 4,8 да 6,3. Вясной у судносінах з памяншэннем скорасці ветру ІССВ зніжаецца і змяняецца ад 1,3 на раўнінах да 3,2 на ўзвышшах. У вясновы перыяд таксама адбываецца памяншэнне ІПВ. Яго максімальная значэнні не перавышаюць 2,8, а мінімальная складаюць 0,9. Пагодныя ўмовы вясновага перыяду ў Беларусі ацэньваюцца як раздражняльныя. Комплексны індэкс патагеннасці (КІП) па тэрыторыі рэспублікі вар’іруе ад 11,5 да 15,0.

Летам у Беларусі адбываецца памяншэнне цыкланічнай дзейнасці, пераважае малавоблачнае надвор’е, значна павялічваецца паступленне сонечнай радыяцыі. Сярднемесячная тэмпература паветра ў ліпені павышаецца да $17,5-18,5^{\circ}\text{C}$. Пагодныя ўмовы — блізкія да аптымальных. Асобныя індэксы патагеннасці большасці метэаралатічных харкторыстык апускаюцца да мінімальных значэнняў, а іх кантрасты па тэрыторыі рэспублікі невялікі: ІПТП — 0—0,1; ІССВ — 0,9—2,2; ІПВ — 0,9—2,5 (рыс. 3). КІП змяняецца ад 8,0 да 10,7 і вызначаецца ў асноўным ІПАВП, значэнні якога некалькі павялічваюцца ў парыўненні з вясновым перыядам і складаюць 5,3—6,8.

Восенню ў рэспубліцы ў выніку рэзкага памяншэння радыяцыйнага балансу і перабудовы працэсаў атмасфернай цыркуляцыі ў бок узмаднення цыкланічнай дзейнасці назіраецца пагаршэнне надвор’я. У каstryчніку тэмпература паветра зніжаецца да $5,0-7,5^{\circ}\text{C}$. Пагодныя ўмовы асенняга перыяду Беларусі ацэньваюцца як раздражняльныя. Комплексны індэкс патагеннасці (КІП) па тэрыторыі рэспублікі змяняецца ад 14,5 да 18,9 (рыс. 4). Значэнні асобных індэксу патагеннасці некалькі вышэйшыя за назіраемыя ў вясені перыяд: ІПТП — 2,0—3,2; ІПАВП — 7,8—9,0; ІССВ — 1,4—4,4; ІПВ — 1,5—4,0.

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў рэкрэацыйных мэтах для аптымізацыі размяшчэння і павелічэння эффектыўнасці работы аздараўленчых устаноў рэспублікі.

ЛІТАРАТУРА

- Шкляр А. Х. Климатические ресурсы Белоруссии и их использование в сельском хозяйстве. Минск, 1973.

2. Витченко А. Н. Теоретические и прикладные основы оценки агроэкологического потенциала ландшафтов Беларуси: Автореф. дис. ... д-ра. географ. наук. Мн., 1996.
3. Климат Беларуси / Под ред. В. Ф. Логинова. Мн., 1996.
4. Ковриго П. А. Микроклимат болотных экосистем и его оптимизация. Мн., 1995.
5. Логинов В. Ф. Причины и следствия климатических изменений. Мн., 1992.
6. Рациональное природопользование Белорусского Полозерья. Мн., 1993.
7. Бокша В. Г. Медицинская климатология и климатотерапия. Киев, 1980.

SUMMARY

The present article gives the bioclimatic analysis of the weather conditions in Belarus and influence of meteorological factors on the people.

Репозиторий БГПУ

migenius Bojanus, 1827), які сустракаўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Упершыню прыведзены звесткі аб усіх вядомых знаходках касцяўных рэшткаў і вынікі іх морфаметрычнай апрацоўкі. Наяўнасць касцей тура ў кухонных рэштках з сярэднявечных гарадоў даказвае, што выключна да XV ст. тур сустракаўся на Палессі і быў аб'ектам палявання.

Бібліягр. — 10 назваў.

УДК 595.762.12

Ціханчук Г. М. Антрапагеннае ўздзеянне на прыбярэжныя карабідакомплексы ракі Днепр // Весці БДПУ. 1999. № 1. С. 121—126.

Праводзіўся аналіз складу і структуры суполак і папуляцый жужалаў, якія жывуць на берагах Дняпра ў раёне порта г. Магілёва. Высветлена, што забруджванне берагоў прыводзіць да звужэння спектра жыццёвых форм, зніжэння рэпродуктыўнага патэнцыялу, павелічэння долі самцоў і акрыленых асобін, здольных да міграцый.

Табл. — 1. *Бібліягр.* — 7 назваў.

УДК 551.58(476)

Вітчанка А. М., Панасюк В. Ю. Біякліматычнае ацэнка надвор'я Беларусі // Весці БДПУ. 1999. № 1. С. 127—135.

Ацэнываецца біякліматычны патэнцыял тэрыторыі Беларусі, харектарызуецца ступень, раздражнільнага ўздзеяння метэаралагічных фактараў на арганізм чалавека.

Рыс. — 4. *Бібліягр.* — 7 назваў.

УДК 661.879:551.589:634

Несцярук В. М., Лыскавец М. У., Чэрнік Л. У. Маніторынг пераносу радыенуклідаў ад лясных пажараў з тэрыторый, забруджаных у выніку аварыі на ЧАЭС // Весці БДПУ. 1999. № 1. С. 136—139.

Разгледжаны метады маніторынга трансгранічнага пераносу радыенуклідаў пры ўзнікненні пажараў на Палессі і з тэрыторый, забруджаных у выніку аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Распрацаваны сінаптычныя правілы пераносу агрэсіўных аэразоляў ад пажараў, атрымана лікавае ўраўненне для вызначэння шляхоў руху радыенуклідаў.

Бібліягр. — 9 назваў.